



НАЦЫЯНАЛЬНАМУ
МАСТАЦКАМУ —
80!

8

ЖАЛЕЗНАЯ
ЛЭДЗІ
З ВІЦЕБСКА

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

26

СТУДЗЕНЯ 2019 г.

СУБОТА

№ 17 (28884)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Ігар ПЕТРЫШЭНКА,
намеснік
прэм'ер-міністра:**

«Папулярызацыя масавых відаў спорту стымулюе кожнага да здаровага ладу жыцця. Клопат аб уласным здароўі чалавека з'яўляецца важным складнікам у жыцці грамадства. У нашай дзяржаве гэтаму ўдзяляецца вялікая ўвага: будуюцца новыя аб'екты, развіваецца спартыўная інфраструктура, палепшаецца матэрыяльна-тэхнічная база спартыўных устаноў. Цяпер, у зімовых умовах, трэба забяспечыць на кожным стадыёне заняткі лыжным спортам, павінны быць заліты ўсе хакейныя пляцоўкі, арганізаваны пракат канькоў і іншага спартыўнага інвентару».



КОРАТКА

• 3 1 лютага 2019 года памер дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў складзе: на першае дзіця — Br362,46 (35 працэнтаў ад сярэднямесячнай зарплаты работнікаў у краіне), на другое і наступных дзяцей — Br414,24 (40 працэнтаў), на дзіця-інваліда — Br466,02 (45 працэнтаў).

• У Віцебску тэсціруюць тэхніку МТЗ для каткоў і лыжных трас.



• У Астраўцы ў студзені ўведзена ў строй новая падстанцыя «Юбілейная», якая стала першай лічбавай падстанцыяй у беларускай энергасістэме.

• Нацыянальны аэрапорт Мінск укараніў у сектары прылёту сістэму размежавання пасажыраў. Асобныя каналы афармлення загадзя вылучаюцца для грамадзян Саюзнай дзяржавы або для грамадзян іншых краін.

ВУЧОНЫЯ АТРЫМАЛІ ПРЫЗНАННЕ І НОВЫЯ ЗАДАЧЫ

Учора ў Палацы Незалежнасці кіраўнік дзяржавы ўручыў дыпламы доктара навук і атэстаты прафесара навуковым і навукова-педагагічным работнікам.

Да новых дасягненняў

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што з усяго комплексу мерапрыемстваў ён заўсёды чакае сустрэч з людзьмі са свету навукі. На яго думку, навука адыгрывае важную ролю ў жыцці любой дзяржавы, забяспечвае яе незалежнасць і палітычную вагу на міжнароднай арэне.

«Таму, уручаючы напярэдадні прафесійнага свята дактарам і прафесарам заслужаныя дыпламы і атэстаты, мы не толькі адзначаем вынікі аўтарскіх даследаванняў, але перш за ўсё ставім перад айчыннымі навукоўцамі новыя канцэптуальныя стратэгічныя задачы, — сказаў ён. — Вы, як ніхто, ведаеце, што межы навукі недасягальныя. І кожнае новае пакаленне навукоўцаў заўсёды імкнецца пайсці далей за тую вяршыню, якую ўжо пераадолені першаадкрывальнікі».

СТАР. 2

У НАВУЦЫ — ЯК У СПОРЦЕ: ТОЛЬКІ НАПЕРАД



Аляксандр
ЛУКАШЭНКА
ўручае
атэстат
прафесара
рэктару БДУ
Андрэю
КАРАЛЮ.

Фота БелТА.



Аляксандра ЦЯСЁЛКІНА — асістэнт кафедры агульнай і клінічнай фармакалогіі факультэта падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі кадраў Віцебскага медуніверсітэта. Распараджэннем кіраўніка дзяржавы ёй прызначана стypендыя на 2019 год. Маладая даследчыца займаецца распрацоўкамі ў галіне фармакалогіі і праводзіць заняткі са студэнтамі.

Фота БелТА.

Уласныя фінансы

ЧАС ПАДАВАЦЬ ДЭКЛАРАЦЫЮ

Падлічыць леташнія даходы трэба будзе на месяц пазней звычайнага

Сёлета дэкларацыю аб даходах за мінулы год трэба падаць у тэрмін не пазней за 1 красавіка. Хто абавязаны наведваць падатковую інспекцыю? «Звязда» сумесна са спецыялістамі Міністэрства па падатках і зборах (МПЗ) Беларусі падрыхтавала падрабязны тлумачальнік.

АЎТОБУС ЦІ ДРУГІ «ЛЕГКАВІК»

Дэкларацыя можа быць прадстаўлена ў пісьмовай форме ў падатковы орган незалежна ад месца пастаноўкі на ўлік або ў электронным выглядзе праз асабісты кабінет плацельшчыка.

Да другога месяца вясны абавязкова падаць дэкларацыю павінны тыя, хто за мінулы год прадаў больш за адзін аўтамабіль, тэхнічна дапушчальная агульная маса якога складае да 3500 кілаграмаў і колькасць сядзячых месцаў у ім, акрамя сядзення кіроўцы, — да васьмі. Абавязак на дэклараванне пачынаецца пасля продажу аднаго грузавога аўтамабіля або аўтобуса, калі ў першага агульная маса перавышае 3500 кілаграмаў, а ў другога колькасць месцаў перавышае восем. Тут спецыялісты МПЗ удакладнілі, што, калі машына, якую вы прадалі, дасталася вам у спадчыну, падатак плаціць не трэба незалежна ад перыядычнасці адчужэння транспартных сродкаў на працягу календарнага года.

ЛІЧЫМ КВАТЭРЫ ЗА ПЯЦЬ ГАДОЎ

Запаўняць дэкларацыю па выніках года павінны і тыя, хто на працягу пяці апошніх гадоў прадаў іншым фізічным асобам другую кватэру ці другі жылы дом, больш як адзін садовы домік, больш чым адзін гараж (зямельны ўчастак, машына-месца), якія належаць чалавеку на праве ўласнасці.

Але пры продажы на працягу 2013—2018 гадоў аднаго наймення аб'екта нерухомасці (напрыклад, у 2015-м — кватэры, а ў 2018-м — жылога дома) фізічнай асобе не трэба падаваць дэкларацыю (разлік), бо такія даходы вызываюцца ад падаходнага падатку.

СТАР. 3

ISSN 1990 - 763X



19017>



9 771990 763008